

Съведка і стваральніца гісторыі

Прадмова

Біяграфія прафэсара Эльжбе-ты Смулковай — ня толькі кніга пра жыцьцё выдатнага вучо-нага і дыплямата. Яе асабістая гісторыя — жывое съведчанье не найноўшай гісторыі, галоўныя і часам найбольш трагічныя падзеі якой спляліся ў лёсе аднаго чалавека. Спакойнае жыцьцё ў да-ваенным Львове перарываецца прыходам Чырвонай арміі ды хвалій жорсткіх рэпрэсіяў. Рас-стрэл бацькі, ссылка ў Сыбір разам з мамай і сястрой, хваробы, голад і холад. Дзяячынку выратавала бязъмежная самаадданасць маці, якая ня толькі ўратавала жыцьцё дочкам, але і забясьпечыла ім аду-кацыю, выхавала ў духу любові да Польшчы і польскай культуры. Дзякуючы матчынаму клопату і ўласным талентам ды працавітасці Эльжбета Смулкова пасъ-ля вяртаныня з Савецкага саюзу ў Польшчу змагла скончыць гімназію і ўніверсітэт.

Жыцьцё ў камуністычнай Польшчы, магчыма, не было такім трагічным, як у СССР, але проблемаў хапала. У навуцы часта ішлі ўгару ня больш таленавітая, а тыя, хто меў належныя погляды і падтрымку. Натхнёная сваімі настаўніцамі, выбітнымі польскімі славісткамі Галінай Турскай і Антанінай Абрамбскай-Яблоньской, прадметам сваіх дасьледаваньняў Эльжбета Смулкова выбірае дыялекталёгію, найменш палітызаваную з навуковых галінаў, якія можна было выбраць для напісаныя доктарскай працы.

Вывучэнье беларускай мовы ды яе дыялектаў робіцца для Эльжбеты Смулковай галоўным захапленнем і навуковай



Марэк Зюлкоўскі

спэцыялізацыяй, у якой яна ня мае сабе роўных. Яна ездзіць у на-
вуковыя выправы ў Савецкі саюз, які так жорстка абышоўся зь яе
сям'ёй. Здабывае калег і сяброў сярод беларускіх мовазнаўцаў, а
яны з часам пачынаюць трактаваць яе як сваю.

Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі праф. Эльжбета Смул-
кова ўспрыняла зь вялікай надзеяй і радасцю. Гэта яна была
тым чалавекам, які будаваў падмурак афіцыйных дачыненіньняў
паміж нашымі дзяржавамі. У пару, калі яна кіравала польскім
дыпламатычным прадстаўніцтвам у Менску, была сфармаваная
практычна ўся палітычная і юрыдычная база польска-беларускіх
дачыненіньняў. Эльжбета Смулкова была першым — і дагэтуль ад-
ным зь нямногіх — замежным амбасадаром у Менску, хто свабодна
размаўляў па-беларуску, часам нават ставячы гэтым у няёмкае
становішча прадстаўнікоў улады. Час яе працы ў Менску — гэта
і час найвышэйшага развіцця сувязяў Польшчы і Беларусі.

Я меў надзвычайны гонар працаваць пад кіраўніцтвам
праф. Смулковай у Амбасадзе Рэспублікі Польшчы ў Менску.
Гэта была і незабыўная лекцыя ведаў пра Беларусь, і навучанье
этычнаму кодэксу працы дзеля дзяржавы ды іншых людзей, які
захавалі прадстаўнікі даўнейшай інтэлігенцыі.

Эльжбета Смулкова не забываеца на Беларусь і выйшаўшы на
пэнсію: надалей дзеліцца сваім досьведам з новымі пакаленіньнямі
беларусістаў у абедзівых краінах. Я перакананы, што пасяянае
ёю зерне яшчэ доўга будзе прыносіць багаты плён у выглядзе
шматлікіх публікацыяў і чарговых пакаленіньняў дасьледнікаў.
Цешуся таксама, што дзякуючы гэтай кнізе, напісанай беларускім
аўтарам, пра навуковую і дыпламатычную працу праф. Смулковой
уведае больш людзей у самой Беларусі.

Зычу захапляльнага чытаньня, а Пані Прафэсару яшчэ раз
дзякую за натхненіе, за пабуджэнны глыбей пазнаваць Бела-
русь і наагул польскую ўсходнюю палітыку ў розных яе аспектах.

*Марэк Зюлкоўскі,
намеснік міністра замежных
справаў Рэспублікі Польшчы.*